

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар ДУА «Выверскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – базавая школа

Маладзечанскага раёна»

_____ П.В. Старавойтаў

_____ 2020

План
павышэння кваліфікацыі ў 2020 годзе
на базе ДУА «Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі»

Тэрміны правядзення	Катэгорыя, кваліфікацыйная характарыстыка кіруючых работнікаў і спецыялістаў адукацыі	Тэма	Прозвішча, імя, імя па бацьку педагога	Кваліфікацыйная катэгорыя педагога	Заўвага (год апошняга ПК, камандзіроўка ці прафілакторый)	Подпіс педагога
09.11-14.11.2020	Настаўнікі гісторыі і грамадазнаўства устаноў агульнай сярэдняй адукацыі (вышэйшая і першая кваліфікацыйныя катэгорыі)	Рэалізацыя зместу і сучасных метадычных падыходаў у навучанні гісторыі і грамадазнаўству	Баканоўскі Вячаслаў Рыгоравіч	Першая	Сакавік 2016, камандзіроўка	
10.02-14.02.2020	Настаўнікі пачатковых класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі	Фарміраванне агульнавучэбных уменняў і навыкаў у навучэнцаў на першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі	Баутрэль Таццяна Уладзіміраўна	Вышэйшая	Кастрычнік 2017, камандзіроўка	

27.01-31.01.2020	Выхавальнікі ўстаноў дашкольнай адукацыі	Узаемадзеянне ўстаноў дашкольнай адукацыі і сям'і ва ўмовах адкрытай адукацыйнай сістэмы	Пшэннік Іна Уладзіміраўна	Першая	Кастрычнік 2017, прафілакторый	
10.02-14.02.2020	Настаўнікі пачатковых класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі	Фарміраванне агульнавучэбных уменняў і навыкаў у навучэнцаў на першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі	Сазонава Вольга Баніфацыеўна	Першая	Чэрвень 2017, камандзіроўка	
22.06-27.06.2020	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры устаноў агульнай сярэдняй адукацыі	Рэалізацыя зместу і сучасных метадычных падыходаў у выкладанні мовы і літаратуры	Чаеўская Марына Пятроўна	Вышэйшая	Не была, прафілакторый	
04.05-08.05.2020	Настаўнікі інфарматыкі устаноў агульнай сярэдняй адукацыі	Рашэнне задач па праграмаванні ва ўмовах абнаўленага зместу вучэбнага прадмета “Інфарматыка”	Старавойтаў Павел Валер’евіч	Першая	Не быў, камандзіроўка	
27.01-31.01.2020	Настаўнікі-дэфектолагі устаноў агульнай сярэдняй адукацыі	Асаблівасці дзейнасці настаўніка-дэфектолага ва ўмовах адукацыйнай інтэграцыі	Юкевіч Марына Анатольеўна	Без катэгорыі	Не была, камандзіроўка	

14.09-18.09.2020	Настаўнікі працоўнага навучання (абслуговай працы) устаноў агульнай сярэдняй адукацыі	Фарміраванне прадметных кампетэнцый навучэнцаў на ўроках працоўнага навучання	Харытон Ала Ільнічна	Першая	Верасень 2017, камандзіроўка	
11.05-15.05.2020	Педагогі-псіхолагі ўстаноў адукацыі, педагогі сацыяльныя ўстаноў адукацыі	Формы і метады работы з сям'ёй па прафілактыцы залежных, сузалежных паводзін	Рыбалоўская Алеся Мікалаеўна	Без катэгорыі	Не была, камандзіроўка	

Капцюг І.А.
52 67 75